

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК**

Кафедра общей и клинической психологии

Реферат к дипломной работе

Разработка проекта «Красота спасет жизнь»

Зубра Полина Викторовна

руководитель Воронович Дарья Викторовна

2018

РЕФЕРАТ

Зубра Полина Викторовна

Разработка проекта «Красота спасет жизнь»

Дипломная работа: 45 с., 21 источник, 4 прил.

Ключевые слова: РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ, ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОНКОЛОГИЯ, ПРОЕКТ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ, РЕМИССИЯ, САМООТНОШЕНИЕ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.

Объект исследования – женщины и девушки (18-45лет), пережившие онкологические заболевания и находящиеся на стадии ремиссии.

Цель работы – повышение чувства привлекательности и повышение уровня самооотношения у женщин перенесших онкологические заболевания и последствия химиотерапии.

Методы исследования: Теоретический анализ. Анкетирование. Проектный подход.

Полученные результаты и их новизна: Разработан уникальный в РБ социальный проект «Красота спасет жизнь».

Область возможного практического применения: Возможность использования данного проекта в процессе ресоциализации женщин находящихся на стадии ремиссии после онкологических заболеваний.

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ

Зубра Паліна Віктараўна

Распрацоўка праекта «Прыгажосць выратуе жыццё»

Дыпломная работа: 45 с., 21 крыніц, 4 прыкл.

Ключавыя словы: РЭСАЦЫЯЛІЗАЦЫЯ, АНКАЛАГІЧНЫЯ ЗАХВОРВАННІ, АНКАЛОГІЯ, ПРАЕКТ, КІРАВАННЕ ПРАЕКТАМ, РЭМІСІЯ, САМААДНАШЭННЕ, ПРЫВАБНАСЦЬ.

Аб'ект даследавання - жанчыны і дзяўчаты (18-45 гадоў), якія перажылі анкалагічныя захворванні і знаходзяцца на стадыі рэмісіі.

Мэта работы - павышэнне пачуцця прывабнасці і павышэнне ўзроўню самаадносін у жанчын якія перанеслі анкалагічныя захворванні і наступствы хіміятэрапіі.

Метады даследавання: Тэарэтычны аналіз. Анкетаванне. Праектны падыход.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Распрацаваны ўнікальны ў РБ сацыяльны праект "Прыгажосць выратуе жыццё".

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: Магчымасць выкарыстання дадзенага праекта ў працэсе рэсацыялізацыі жанчын якія знаходзяцца на стадыі рэмісіі пасля анкалагічных захворванняў.

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

ANNOTATION

Zubra Polina Viktorovna

Development of the project «Beauty will save life»

Degreepaper: 45 p., 21 sources, 4 app.

Key words: RESOCIALIZATION, CANCER, ONCOLOGY, PROJECT, PROJECT MANAGEMENT, REMISSION, SELF, ALLURE.

Object of research – women and girls (18-45 years) who have experienced cancer and are in remission.

Purpose of research - increasing the sense of attractiveness and self-esteem in women with cancer and the effects of chemotherapy.

Research methods: Theoretical analysis. Survey. Project approach.

Obtained results and their novelty: A unique social project «Beauty will save life» was developed in Belarus.

Area of possible practical application: The possibility of using this project in the process of resocialization of women in remission after cancer.

The author of the work confirms that material presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and other sources are given references to their authors.
